



ТАТЫ МОГУЦЬ  
БОЛЬШ.  
І ЗРОБЯЦЬ?

Сямейная  
інтэрв'ю

СЫШЛІСЯ  
І РАЗЫШЛІСЯ.  
ЧАМУ?

Сямейная  
інтэрв'ю



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

24 КАСТРЫЧНІКА 2019 г. ЧАЦВЕР № 203 (29070)

## ЦЫТАТА ДНЯ



Дзмітрый КАЛЕЧЫЦ,  
намеснік старшын  
праўлення Нацыянальнага  
банка:

«Мабільны банкінг у краіне набірае папулярнасць — за I паўгоддзе сёлета колькасць карыстальнікаў павялічылася да чатырох мільёнаў (на 1 студзеня 2019-га яна складала 2,63 мільёна карыстальнікаў). Трэба меркаваць, колькасць іх будзе павялічвацца. Гэта з'яўляецца, на сутнасці, адлюстраваннем лічбавай трансфармацыі і змены мадэлі ўзаемадзеяння фінансавых устаноў і кліентаў. Найбольш папулярным каналам дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання застаецца інтэрнэт-банкінг. Па звестках на 1 ліпеня, да яго падключана 6 мільёнаў 726 тысяч карыстальнікаў. Сёння для фізічных асоб у аддаленым рэжыме даступна 73 % банкаўскіх паслуг, для юрыдычных асоб — 70 %. Плацежная сістэма Беларусі ў поўнай меры забяспечвае патрэбы рэальнага сектара і насельніцтва ў правядзенні разлікаў і прыёме плацяжоў».



## КОРАТКА

• У Брэсце пабудавалі электрадом, які поўнацю адпавядае еўрапейскім стандартам энергаэфектыўнасці.

• Сярэдзіна восені ў Беларусі выдалася самай цёплай за апошнія 75 гадоў.

• Жыхар Мінска падарыў сталічнаму запарку серабрыстую лісу.



• У Гомельскай вобласці Дзяржстандарт выявіў недаважванні фасаванай прадукцыі.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

## ВЫЗНАЧЫЦЬ АРЫЕНЦЫ І РУХАЦА НАПЕРАД



Фота БелТА.

Прэзідэнт Беларусі  
сустрэўся са сваім  
кубінскім калегам  
Мігелем Марыя

Дыясам-Канелем Бермудэсам

Гэты візіт двойчы першы. Упершыню лідар Кубы наведвае Беларусь. І першы раз Востраў Свабоды прадстаўляе менавіта Прэзідэнт. Такую пасаду ў краіне Лацінскай Амерыкі заснавалі па выніках канстытуцыйнай рэформы сёлета ў лютым. Новая канстытуцыя ўводзіць пасаду Прэзідэнта (зноў з 1976 года) і прэм'ер-міністра, у ёй таксама прызнаецца права прыватнай уласнасці. Але адным з асноўных прынцыпаў дзейнасці кубінскай дзяржавы застаецца будаўніцтва сацыялізму, а Камуністычная партыя па-ранейшаму — важная палітычная сіла. Беларусь — гэта адзін з пунктаў вялікага еўрапейскага турнэ новага Прэзідэнта Кубы. У пачатку тыдня Мігель Дыяс-Канель ужо пабываў у Ірландыі, пасля перагавораў з беларускай сталіцы накіраваўся ў Баку на саміт Руху недалучэння. Завершыцца падарожжа лідара Кубы перагаворамі ў Маскве.

СТАР. 2

## Малая радзіма

# СЛЕД НА ЗЯМЛІ

Барысаўскі мецэнат вяртае роднаму гораду славу культурна-гістарычнага цэнтра

Паміж імі 150 гадоў, агульная малая радзіма — Барысаў і любоў да гісторыі. Першы — Іван Каладзеў, стацкі саветнік і камергер, саўладальнік запалкавай і папяровай фабрык, мільянер, які сабраў унікальную калекцыю рарытэтаў па гісторыі Айчыннай вайны 1812 года і яшчэ ў 1901-м за свае грошы паставіў героям вайны першыя памятныя знакі каля вёскі Студзёнка, садзейнічаў стварэнню музея на чыгуначнай

станцыі Барадзіно. Другі — Уладзімір Слесараў, былы воін-інтэрнацыяналіст і сучасны прадпрымальнік, а таксама мецэнат, які ўзняў з нябыту сядзібу Каладзева і зрабіў яе культурна-гістарычным аб'ектам. Сюды часта наведваюцца не толькі беларусы, але і турысты з Расіі, Францыі, Ізраіля,



Уладзімір СЛЕСАРАЎ у рабочым кабінце калекцыянера — у ім сабраны квінтэсэнцыя таго, чым займаўся гаспадар сядзібы.

Германіі, ЗША і іншых краін — штогод прыязджае каля шасці тысяч чалавек.

СТАР. 13

## Жыллё маё

# ЯК ГАРАЧЫЯ ПІРАЖКІ

разышліся ўчасткі  
пад прыватныя дамы  
ў Смалявічах



Фота Анастасія КІШЧУЖКА

Калі будаўніцтва шматкватэрных дамоў у гарадах-спадарожніках толькі набірае абароты, «індывідуалка» выходзіць на новы ўзровень

У нашай краіне налета плануецца ўзвесці каля 4 мільёнаў квадратных метраў жылля (столькі ж — сёлета), з іх каля 44 % у індывідуальных жыллёвых дамах, паведаміла начальнік аддзела жыллёвага будаўніцтва ўпраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Кацярына УСЯНКОВА.

## Будуем самі да 2 мільёнаў «квадратаў» у год

Больш за тое, толькі за восем месяцаў бягучага года ўведзена каля 1 мільёна «квадратаў» індывідуальнага жылля. Найбольш актыўна гэты кірунак развіваецца ў Брэсцкай і Мінскай абласцях. Начальнік аддзела заўважае, што за апошнюю пяцігодку адзначаецца стабільна высокая ўзровень індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва, калі такім чынам узводзіцца 1,75—1,8 мільёна квадратных метраў у год. Вызначанае ўрадам заданне (не менш за 40 % ад агульнай плошчы ўводу) выконваецца і нават рэгулярна перавыконваецца.

Галоўным чынам індывідуальнае жыллё будуюцца ў сельскай мясцовасці — па выніках васьмі месяцаў з 4 тысяч дамоў на вёсцы ўведзена каля 2 тысяч аб'ектаў жыллёвага будаўніцтва. Кацярына Усянкова адзначыла, што ў апошні час атрымлівае развіццё індывідуальнае індустрыяльнае домабудаванне. Праекты распрацоўваюць прадпрыемствы домабудуначых камбінатаў, якія ёсць у кожнай вобласці.

СТАР. 4